

№06 (89)
чэрвень 2009

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

**ДА ПЯТАГА З'ЕЗДУ
БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ
ЗАСТАЛОСЯ**

11 ДЗЁН

У НУМАРЫ:

**СТВОРАНА БЕЛАРУСКАЯ
НКА ПА ЦВЯРСКОЙ
ВОБЛАСЦІ "БРАТЭРСТВА"**

Спачатку ў лістападзе 2009 года была створаная мясцовая беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія "Сябры" горада Ржэва і Ржэўскага раёна.

Працяг на стар. 4

**НОВЫЯ ВЫДАННІ
"БАЦЬКАЎШЧЫНЫ"**

Працяг на стар. 7

**ЖЫЦЦЁ ЯК БЯСКОНЦЫ
ПЛЕНЭР ВОЛЬНАСЦІ**

"Сярэднявечны танец", "Шведскі патоп", "Ліўскі замак" – гэта толькі некаторыя назвы тых карцінаў, якія беларускі мастак Алесь Пушкін прадставіў гледачам у Варшаве.

Працяг на стар. 6

**ВЫСТАВА АЛЕНА
ТЫЛЬКІНАЙ**

7 чэрвеня ў Беларускаму музеі ў Нью-Ёрку адбылося адкрыццё персанальнай мастацкай выставы "Мары і Думкі" беларускай мастачкі Алены Тылькінай.

Працяг на стар. 2

**У ЛОНДАНЕ АДБЫЎСЯ
ШТОГАДОВЫ СХОД
ЗГУРТАВАННЯ БЕЛАРУСАЎ
ВЯЛІКАБРЫТАНІІ.**

Працяг на стар. 5

НАВІНЫ МГА "ЗБС "БАЦЬКАЎШЧЫНА"

**"БАЦЬКАЎШЧЫНА" РЫХТУЕЦЦА ДА ПЯТАГА З'ЕЗДУ
БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ**

Управа МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" 2 ліпеня вызначыла пералік праектаў выніковых дакументаў Пятага з'езду беларусаў свету, які адбудзецца 18-19 ліпеня ў Мінску. Асноўнымі дакументамі з'езду стануць Праграма па супрацоўніцтве "Бацькаўшчыны" з беларускай дыяспарай на 4 гады (да наступнага з'езду), а таксама праект закона "Аб беларусах замежжа" і адпаведны зварот да дзяржаўных органаў з патрабаваннем паскорыць яго прыняццё. Падрыхтаваны праекты іншых дакументаў па найбольш значных і актуальных пытаннях.

Названыя дакументы ўжо накіраваны ў Рабочую групу і пасля дапра-

цоўкі будуць апублікаваныя на сайце "Бацькаўшчыны" www.zbsb.org для абмеркавання і ўнясення прапановаў з боку беларускай дыяспары.

На пасяджэнні Управы быў таксама зацверджаны рэгламент з'езду, агучана інфармацыя па колькасці дэлегатаў, што пацвердзілі свой удзел. У сувязі з максімальным вылучэннем дэлегатаў, было прынятае рашэнне аб абмежаванні колькасці гасцей з Беларусі.

Асобным пунктам парадку дня разглядалася пытанне па фармаванні бюджэту з'езду.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына"*

**ЗВАРОТ МГА "ЗБС "БАЦЬКАЎШЧЫНА"
З НАГОДЫ СПЫНЕННЯ БЕЛАРУСКАМОЎНАГА ВЯШЧАННЯ НА
"РАДЫЁ ШВЕЦЫІ"**

МГА "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" выказвае незадаволенасць з нагоды таго, што з 1 верасня 2009 года "Радыё Швецыя" спыняе вяшчанне на беларускай мове.

Пра гэтае рашэнне паведаміў кіраўнік Міжнароднага канала Шведскага нацыянальнага радыё (у гэты канал уваходзіць і "Радыё Швецыя") Інгемар Лёфгрэн. Па словах спадара Лёфгрэна, Шведскае радыё "зrabіла цяпер выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта – рускай, тым больш, што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі".

Перадачы па-беларуску гучалі ў эфіры "Радыё Швецыя" ад 2004 года. Журналісты беларускай рэдакцыі расказвалі ў сваіх перадачах пра Швецыю як пра дэмакратычную краіну і тым самым садзейнічалі дэмакратычнаму развіццю Беларусі. Вялікая ўвага надзялялася асятленню беларускай культуры, шведска-беларускіх адносін. Слухачамі перадачы былі таксама прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Швецыі ды іншых еўрапейскіх краінаў.

Спыненне перадач па-беларуску

не толькі перавядзе да змены моўнага асяроддзя, але і паўплывае на змест праграмы: натуральна, што руская служба будзе надзяляць болей увагі расійска-шведскім адносінам. Больш за тое, спыненне вяшчання па-беларуску зменшыць прысутнасць беларускай мовы ў свеце, што нельга дапусціць, улічваючы сённяшняю сітуацыю з мовай у Беларусі і пагражальныя асімілятыўныя працэсы сярод беларусаў замежжа.

Падобна на тое, што ў сувязі з пацяпленнем адносін паміж Беларуссю і Еўразвязам, праца беларускай рэдакцыі, што спрыяла дэмакратызацыі Беларусі, падаецца кіраўніцтву Шведскай радыёкампаніі непатрэбнай.

МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" вітае пазітыўныя тэндэнцыі апошняга часу па збліжэнні Беларусі з ЕС. Аднак пакуль наша краіна не стала незваротна на шлях дэмакратызацыі, пакуль існуе небяспека знікнення роднай мовы тытульнай нацыі, нельга пазбаўляць беларусаў адной з нешматлікіх магчымасцяў атрымліваць праўдзівую інфармацыю па-беларуску.

Працяг на стар. 8

БУЭНАС-АЙРЭС (АРГЕНЦИНА)

15 чэрвеня 2009 года ў Пасольстве Беларусі ў Аргенціне адбылася сустрэча з прадстаўнікамі беларускай дыяспары клубу “Усход” з горада Берыса і клубу “Бялінскі” з горада Сан-Марцін правінцыі Буэнас-Айрэс.

Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні рэалізацыі ў 2009 годзе ў правінцыі Буэнас-Айрэс шэрагу мерапрыемстваў, прысвечаных Году роднай зямлі і Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Нашчадкі беларускіх эмігрантаў актыўна ўдзельнічаюць у Трэцім міжнародным беларускім конкурсе юных і маладых мастакоў “Зямля і людзі: учора, сёння, заўтра”, які праводзіцца на тэрыторыі Аргенціны пад эгідай Пасольства Рэспублікі Беларусь.

Яшчэ адна тэма, што абмяркоўвалася падчас сустрэчы, – падрыхтоўка і правядзенне ў Буэнас-Айрэсе канферэнцыі суайчыннікаў у 2009 годзе. У межах канферэнцыі маецца абмеркаваць ініцыятывы суайчыннікаў і зацвердзіць праграму мерапрыемстваў на 2009–2010 гг.

На базе клубу “Бялінскі” Пасольствам запланавана правядзенне ўрачыстых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

*Паводле сайту
argentina.belembassy.org*

БРУСЭЛЬ (БЕЛЬГІЯ)

2 чэрвеня ў Брусэлі насупраць будынкаў Савету Еўропы і Еўракамісіі актывістамі Беларуска-Еўрапейскага задзіночання быў зладжаны пікет салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. Пачас пікету было распаўсюджана болей за 300 інфармацыйных бюлетэняў, у якіх апавядалася пра сітуацыю ў Беларусі. Пікетоўцы былі прыемна ўражаныя неабыхавым стаўленнем жыхароў Еўропы да праблемаў Беларусі.

Паводле сайту Беларуска-Еўрапейскага задзіночання

ГАЙЛЭНД-ПАРК (ЗША)

30 траўня ў суботу ў Гайлэнд-Парку, што каля Нью-Браўнсуіку (штат Нью-Джэрсі) адбыўся чарговы Кангрэс Беларуска-Амерыканскага Задзіночання (БАЗА). Форум адзначыўся гарачымі спрэчкамі па некаторых пытаннях.

Галоўным вынікам Кангрэсу сталі выбары старшыні Галоўнай

Управы БАЗА. На чарговы тэрмін, які складае два гады, – да наступнага Кангрэсу – быў абраны сп. Вячка Станкевіч.

Вялікую дыскусію вызвала пастанова, прынятая Галоўнай Управай БАЗА напярэдадні Кангрэсу, аб тым, што старшыні рэгіянальных аддзелаў БАЗА могуць займаць сваю пасаду не больш за чатыры тэрміны запар, а старшыня Галоўнай Управы БАЗА – не больш за тры. Тыя, хто выступаў за абмежаванне, аргументавалі сваю пазіцыю тым, што ў некаторых аддзелах улада можа быць фактычна ўзурпаваная старшынёй, які займае пасаду ўжо шмат гадоў, і таму неабходна прызначаць новага кіраўніка. Супраціўнікі абмежавання даводзілі, што ва ўсіх аддзелах выбары старшыні праводзяцца на дэмакратычнай аснове, і таму абмежаванне – штучная мера, якая можа пашкодзіць агульнай справе. З невялікай перавагай Кангрэс прагаласаваў за ўвядзенне абмежаванняў і зацвердзіў новае палажэнне, якое пачало дзейнічаць з моманту прыняцця.

Таксама на Кангрэсе адбыліся выбары новай Галоўнай Управы БАЗА, якая, праўда, захавала большасць сваіх сяброў з папярэдняга тэрміну.

Была створаная камісія з шасці чалавек па пытаннях магчымых зменаў у Статуце БАЗА, абраная рэвізійная камісія з трох чалавек пры Галоўнай Управе БАЗА, а таксама прынята рашэнне, што старшыні аддзелаў і Галоўнай Управы павінны выпрацаваць механізм адлічэння грашовых сродкаў у казну Галоўнай Управы. Пакуль жа было вырашана пакінуць старую формулу, а менавіта пяць дзяляраў за год з кожнага сябра аддзела.

Паводле сайту naviny.us

ВАШЫНГТОН (ЗША)

16 чэрвеня 2009 года ля Мемарыялу ахвярам камунізму адбылася цырымонія ўскладання вяноў і кветак. У той жа дзень ля будынка Кангрэсу ЗША прайшла цырымонія ўручэння Медалёў свабоды Трумэна-Рэйгана.

Дэлегацыя беларускай дыяспары ў складзе прадстаўнікоў Беларуска-Амерыканскага Задзіночання і фонду “Мы памятаем” прысутнічала на гэтых мерапрыемствах і ўзяла ўдзел ва ўскладанні кветак у знак пашаны да дзесяткаў мільёнаў ахвяраў камунізму.

Паводле сайту bielar.us

НЬЮ-ЁРК (ЗША)



7 чэрвеня ў Беларускім музеі ў Нью-Ёрку адбылося адкрыццё персанальнай мастацкай выставы “Мары і Думкі” беларускай мастачкі Алены Тылькінай. Алена прадставіла свае творы з 1979 па 2009 гг.

Алена нарадзілася ў Оршы ў 1965 годзе, а сваю першую выставу наладзіла ўжо ў 13 гадоў! Дыплом з адзнакай аб мастацкай адукацыі Алена атрымала ў Беларусі і Расіі. За гады навучання Алена працавала ў розных галінах – ад алею, акрылу, акварэлі, пастэлі і графікі да фрэсак, скульптуры і партрэтаў.

Кожны з яе твораў – гэта філасафічны, сацыяльны і псіхааналітычны нарыс, эмацыянальна глыбокі і высокапрафесійны. Алена Тылькіна працуе ў розных стылях жывапісу: сімвалізм, сюррэалізм, рэалізм, графіці і эротыка.

У 1989 годзе мастачка эмігравала ў ЗША і жыве цяпер у Нью-Ёрку. Алена Тылькіна атрымала медалі і адзнакі за ўнёсак у сусветную мастацкую скарбніцу. Яе творы знаходзяцца ў шматлікіх прыватных калекцыях розных краінаў свету.

Паводле сайту belmuseum.org

ТАЛІН (ЭСТОНІЯ)

Фальклорны песенны ансамбль “Лянок” талінскага беларускага таварыства “Лёс” выступіў на 11-м свяце песні і танцу “Славянскі вянок” у Эстоніі. Артысты ўзялі ўдзел у шэсці па вуліцах Старога горада і ў гала-канцэрце свята, які адбыўся ў самай вялікай залі эстонскай сталіцы – Гархоле.

Усяго ў свяце “Славянскі вянок” узяло ўдзел болей за 200 творчых калектываў з Латвіі, Расіі, Украіны, Фінляндыі, Эстоніі.

Паводле “БЕЛТА”

ІРКУЦК (РАСІЯ)

30 траўня 2009 года ў Іркуцку адбыўся VI абласны фестываль-конкурс “Тучы, гоман беларускі”. У фестывалі ўзялі ўдзел калектывы з Іркуцкай вобласці, якія выконваюць творы на беларускую тэматыку. Найлепшыя выканаўцы атрымалі дыпламы лаўрэатаў фестывалю і грашовыя прэміі ад арганізатараў мерапрыемства.

Фестываль прымеркаваны да ўгодкаў стварэння Рэгіянальнай грамадскай арганізацыі “Іркуцкае таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага” (ІТБК), якая была заснаваная 31 траўня 1996 года. З гэтага моманту чальцы і сябры таварыства адзначаюць гэтую дату як Дзень прыбайкальскіх беларусаў і традыцыйна ладзяць у гэты дзень культурніцкія мерапрыемствы.

*Паводле інфармацыі
“ІТБК імя Я. Чэрскага”*

МАСКВА (РАСІЯ)

Саветам рэгіянальнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі “Беларусы Масквы” у межах мерапрыемстваў па святкаванні 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 10 чэрвеня ў Цэнтральным музеі Вялікай Айчыннай вайны была праведзеная навуковай канферэнцыя “65-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: гісторыя і сучаснасць”.


У працы канферэнцыі ўзялі ўдзел ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі, прафесарска-выкладчыцкі склад, слухачы і курсанты вайсковых вышэйшых навуковых устаноў Масквы, чальцы ваеннай навуковай грамады і інш.

Дні Мінска прайшлі 6–22 чэрвеня 2009 года ў Паўднёвай адміністрацыйнай акрузе горада Масквы.

У межах Дзён Мінска правадзіліся круглыя сталы па праграмах структурных падраздзяленняў Мінгарвыканкаму і прэфектуры Паўднёвай адміністрацыйнай акругі Масквы, таварыскі матч па баскетболе, гала-канцэрт з удзелам творчых калектываў Мінска, сумеснае пасяджэнне Прэфектуры Паўднёвай адміністрацыйнай акругі Масквы і Мінгарвыканкаму.

Таксама праходзіла выстава-кірмаш мінскіх вытворцаў, у якой узяло ўдзел больш за 70 прадпрыемстваў.

Паводле сайту “Беларусы Масквы”



Васіль Быкаў

15 чэрвеня ў маскоўскім Доме нацыянальнасцяў адбыўся вечар, прысвечаны 85-годдзю з дня нараджэння славутага беларускага пісьменніка Васіля Быкава. Падчас імпрэзы адбылася прэзентацыя кнігі “Васіль Быкаў” і прэм’ерны паказ дакументальнага фільма Сяргея Галавацкага “Смерці няма” пра беларускага пісьменніка. Фільм быў зняты на замову тэлеканала “Культура”.

*Паводле сайту
“Беларуская Масква”*

САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ (РАСІЯ)

15 чэрвеня 2009 года ў Санкт-Пецярбургу прайшла семнаццатая штогадовая канферэнцыя “Санкт-Пецярбург і беларуская культура”, прысвечаная 150-годдзю з дня нараджэння Браніслава Ігнацевіча Эпімаха-Шыпілы. Арганізатарамі канферэнцыі выступілі Расійская нацыянальная бібліятэка і Санкт-

Пецярбургская асацыяцыя беларусістаў.

У канферэнцыі ўзялі ўдзел 20 дакладчыкаў з Беларусі, Расіі і Польшчы. Беларусь на канферэнцыі прадставілі дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Ганна Запатыркіна, загадчык аддзела навуковых публікацый Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук Віталь Скалабан, выкладчык Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, сябра Саюзу кампазітараў Беларусі Яўген Паплаўскі і іншыя дзеячы беларускай культуры. Таксама звярнулі на сябе ўвагу даклады прафесара Антонія Мірановіча і доктара гісторыі Уршулы Паўлючук з Беластоцкага ўніверсітэта.

*Паводле інфармацыі
Міколы Нікалаева*

СТАКГОЛЬМ (ШВЕЦЫЯ)

Беларуская спявачка Руся, фатограф Ксенія Авімава і аўтар сатырычных мультуў пра сучасную Беларусь Павел Марозаў – гэтыя імёны прывабілі другога чэрвеня каля 40 чалавек у невялікую музычную краму-кавярню “Мульці-кульці” ў цэнтры Стакгольма. Імпрэзу “Паведамленні з Беларусі” ладзілі сумесна “Шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека ва Усходняй Еўропе” і дэмакратычны рух “Трэці шлях”. “Паведамленні з Беларусі” – так называецца і зборнік беларускай музыкі, які неўзабаве выйдзе ў Швецыі.

Паводле “Радыё Швецыя”



Выступленне Русі ў музычнай кавярні “Мульці-Кульці”

ЦВЕР (РАСІЯ)

У пачатку траўня гэтага года была створана Беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія па Цвярской вобласці “Братэрства”, якая на дадзены момант аб’ядноўвае прыкладна 200 чальцоў.

Стварэнне НКА “Братэрства” адбывалася ў некалькі этапаў. Спачатку ў лістападзе 2009 года была створаная мясцовая беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія “Сябры” горада Ржэва і Ржэўскага раёна. На сённяшні дзень у яе ўваходзіць 104 чальцы. Пазней, у красавіку 2009 года, у горадзе Цвер была юрыдычна зарэгістраваная беларуская НКА “Спадчына”, якая мае каля 95 чальцоў. І толькі пасля гэтага з’явілася магчымасць зарэгістраваць рэгіянальную беларускую НКА “Братэрства”. (Згодна з расійскімі законамі, для таго, каб стварыць рэгіянальную аўтаномію, неабходна мець 2 мясцовыя). Кіраўніком НКА “Братэрства” быў абраны Мікалай Фёдаравіч Гаруноў.

Асноўнай мэтай новай арганізацыі ёсць інтэграцыя ўсіх прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Цвярской вобласці і ўсталяванне больш цесных кантактаў з грамадскімі аб’яднаннямі Беларусі. Па словах Мікалая Фёдаравіча, НКА “Братэрства” мае сур’ёзныя намеры па стварэнні сектару вывучэння гісторыі, мовы і культуры Беларусі. Таксама ў найбліжэйшых планах арганізацыі – стварыць вакальны квартэт “Шчырасць Верхняволжа”. 38 чальцоў НКА “Братэрства” з’яўляюцца студэнтамі агракаледжа “Ржэўскі”. На дадзены момант дырэктарам каледжа выдзелены спецыяльны кабінет, у якім ствараецца “Беларускі куток”. Кіраўніцтва НКА “Братэрства” мае намер забяспечыць студэнтам каледжа магчымасць праходзіць практыку ў аграгарадках Беларусі.

Таксама Мікалай Фёдаравіч паведаміў, што актыў НКА “Братэрства” ў пачатку ліпеня збіраецца наведаць Беларусь з тым, каб папрысутнічаць на святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”*

ЛЮБЛІН (ПОЛЬШЧА)

У суботу 30 траўня ў Любліне ў межах праекту “Шматкультурны Люблін”, мэтай якога з’яўляецца прэзентацыя культур нацыянальных меншасцяў, гараджане мелі магчымасць бліжэй пазнаёміцца з беларускай культурай.

Беларуская дыяспара ў гэтым гістарычным горадзе не самая шматлікая, а беларуская прысутнасць не адразу “кідаецца ў вочы”, але ў гэты дзень люблінцы змаглі пераканацца, што яна існуе тут побач з польскай, украінскай, чачэнскай, цыганскай і інш.

У старой частцы горада, у будынку былога Кароннага трыбуналу, адбылася творчая сустрэча з паэткай Таццянай Нядбай, якая на дадзены момант навучаецца ў Любліне ў аспірантуры. Спатканне праводзіў прафесар аднаго з люблінскіх універсітэтаў, драматург Сяргей Кавалёў. Таццяна Нядбай расказала пра сваё “навяртанне” ў беларушчыну і зачытала некалькі ўласных вершаў. Перад гасцямі выступілі таксама бард Ірына Дарафейчук і паэт Міхал Анемпадыстаў.

Яшчэ адным цікавым мерапрыемствам у той жа дзень быў канцэрт “Ноты народаў”, які адбыўся ў Цэнтры культуры Любліна. Тут глядачы пазнаёміліся з іншым абліччам Беларусі, прадстаўленым фальклорным калектывам “Мятліца”, у склад якога ўваходзяць студэнты Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта. На сцэне гучалі аўтэнтычныя беларускія народныя спевы “Туман ярам”, “Вясна-красна”, “Ружа-кветка”, “Купалінка”. Беларусам дапамагалі іх польскія сябры, якія цікавіцца рыцарскай культурай. Яны паказалі некалькі сярэднявечных побытавых сцэнак. Выступ закончыўся патрыятычнай песняй “Устань, ліцвін”.

Паводле “Нашай Нівы”

Сапраўднай культурнай маніфестацыяй стала чарговая “Ноч культуры”, якая адбылася ў ноч з 6 на 7 чэрвеня ў Любліне. Разнастайныя формы мастацкага выражэння былі прадстаўлены ў 260 культурных імпрэзах. Уначым дыялогу культуру гучалі беларускія тэмы. Група моладзі з Берасця прэзентавала дакументальную стужку “Быў такі час”, створаную пад кіраўніцтвам доктара гісторыі Пятра Борана і кандыдата гістарычных навук Ганны Панішавай.

Музычны гурт “Wanted” з Брэста адкрыў святочны канцэрт на Літоўскай плошчы. Па запрашэнні ўладаў Любліна, пры падтрымцы Генеральнага консульства Рэспублікі Польшча ў горадзе Брэст і Саюзу палякаў Брэсцкай вобласці група беларусаў на чале з Ганнай Панішавай узяла ўдзел у люблінскіх

гуляннях. Брэсцкія мастакі і рамеснікі, музыкі, супрацоўнікі аддзела культуры, журналісты і проста прыхільнікі мастацтва пераймалі досвед польскіх калегаў. Валанцёры з Беларусі і Украіны дапамагалі сваім суайчыннікам арыентавацца ў вялікай колькасці мерапрыемстваў.

Паводле “Польскага радыё для замежжа”

НОВАЕ ЛЯЎКОВА (ПОЛЬШЧА)

35 да 10 чэрвеня ў Новым Ляўкове праходзілі XXIII сустрэчы “Зоркі” – дзіцячага дадатку да тыднёвіка беларусаў у Польшчы “Ніва”. На Сустрэчы з’ехалася моладзь з усяго Падляшша: 25 асобаў з розных школ, дзе вывучаецца беларуская мова.

Рэдакцыя “Нівы” традыцыйна ладзіць Сустрэчы “Зоркі”, падчас якіх моладзь мае магчымасць спазнаць таямніцы працы журналіста. Сёлета Сустрэчы былі прысвечаныя Белаежскай пушчы, пра што апавяла рэдактар “Зоркі” Ганна Кандраціюк-Свярубская: “Агульная тэма нашых сустрэчаў – Белаежская пушча, вобраз і слова. Гэты рух існуе на Беласточчыне ўжо 15 гадоў з большымі ці меншымі перапынкамі, а ідэя ў тым, каб зацікавіць журналістыкай на беларускай мове”.

У межах сёлетніх Сустрэчаў “Зоркі” адбыліся журналісцкія заняткі і майстар-класы, вандроўкі, гутаркі з цікавымі людзьмі, сустрэчы з пісьменнікамі і людзьмі мастацтва.

Наталія Герасімяк. Радыё Рацыя.

БЕЛАСТОК (ПОЛЬШЧА)

Па просьбе бацькоў, дзеці якіх вывучаюць беларускую мову, 4 чэрвеня ў царкве Святога Юрыя ў Беластоку айцец Рыгор Місеюк адслужыў па-беларуску малебен за дзяцей. Адметнасць малебна ў тым, што праводзіўся ён выключна па-беларуску, а такая падзея ў Беластоку здараецца рэдка, хача, як адзначыў сам айцец Рыгор, колькасць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову, з года ў год расце і зараз дасягае ўжо двух сотняў.

У царкве ў час службы прысутнічала амаль дзве сотні людзей, большасць – маладыя людзі і дзеці, якіх аб’яднала ў Беластоку адна ідэя: спазнаць свае выгокі, крыніцы сваёй беларускасці, якая тут, на Беласточчыне, непарыўна звязаная з праваслаўнай царквой.

Маладыя людзі і іх бацькі, якія прысутнічалі на малебне, выказвалі спадзяванні, што такая вялікая колькасць людзей на малебне падштурхне царкоўныя ўлады Беластока часцей арганізоўваць малітоўныя сустрэчы для беларусаў.

Паводле "Радыё Рацыя"

1 чэрвеня 2009 г. у Культурным цэнтры Беларусі ў Польшчы пры Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Польшчы (КЦБ) былі праведзеныя мерапрыемствы з нагоды Міжнароднага дня дзіцяці.

На мерапрыемствах прысутнічалі кіраўнікі беларускіх грамадска-культурных арганізацый у Польшчы, супрацоўнікі Генеральнага консульства Рэспублікі Беларусь у Беластоку, выхаванцы і навучэнцы школ з дадатковым навучаннем беларускай мове, бацькі, беларуская грамадскасць, прадстаўнікі мясцовых СМІ.

Мерапрыемствы пачаліся з адкрыцця выставы мастацкіх працаў навучэнцаў гімназіі-каледжа імя І.Ахрэмчыка (г. Мінск) "Беларусь вачыма дзяцей". З вітальнымі словамі да прысутных звярнуліся настаўнікі гімназіі-каледжа Ігар Марачкін і Ірына Марачкіна, а таксама юныя мастакі Андрэй Рулькевіч і Марыя Банькова.

Вялікую зацікаўленасць у прысутных выклікала творчая сустрэча з адным са старэйшых беларускіх паэтаў Польшчы Віктарам Шведам. Падчас вечарыны адбылася прэзентацыя яго кнігі для дзяцей "Смяшынкі", якая была выдадзена пры фінансавай падтрымцы КЦБ. Апроч таго, сіламі навучэнцаў гімназіі № 7 г. Беластока з дадатковым вывучэннем беларускай мовы была прадстаўлена тэатральная пастаноўка па матывах дзіцячых твораў В. Шведа.

*Паводле сайту
belembassy.org/poland*

1 чэрвеня медалямі "Заслужаны дзеяч польскай культуры" былі ўзнагароджаныя Барбара Пякарская – старшыня Аб'яднання бацькоў "АБ-БА", дзеці якіх вывучаюць беларускую мову, і настаўніца беларускай мовы Аліна Ваўранюк.

Узнагарода ўручаецца за вялікія дасягненні ў развіцці польскай культуры, асабліва за дасягненні ў спрыянні развіццю шматкультурнага дыялогу на Падляшшы. Медалі ад імя міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Богдана Здраеўскага ўручыў чалец

маршалкоўскай управы Падляшскага ваяводства Мечыслаў Казімеж Башко.

Паводле "Радыё Рацыя"

ПОЗНАНЬ (ПОЛЬШЧА)

8–12 чэрвеня ў Познані адбыліся Дні беларускай культуры.

Мэта фестывалю – пазнаёміць гледачоў з творчасцю прадстаўнікоў беларускай музыкі, кінематографа, літаратуры, фатамастацтва. Усе ўдзельнікі, аўтары, артысты ўвасабляюць сучасную беларускую культуру, з'яўляюцца актуальнымі і запатрабаванымі не толькі ў Беларусі, вылучаюцца індывідуальным аўтарскім падыходам да свайго рамства.

У межах фестывалю адбыліся лекцыі па праблемах беларускай эканомікі і інтэграцыі Беларусі ў структуры Еўрасаюзу, вечар беларускай паэзіі, канцэрт беларускай музыкі і выстава працаў беларускіх фатографаў.

Паводле dnikultury.org

ЛОНДАН (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ)

6 чэрвеня ў залі Беларускага рэлігійна-культурнага цэнтру ў Лондане адбыўся штогадовы сход Згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі.

Перад з'ездам Управа згуртавання прыняла ў арганізацыю двух новых сяброў і надала ганаровае сяброўства а. Аляксандру Надсану і перакладчыцы Веры Рыч – за асаблівы ўнёсак у жыццё Згуртавання і ўсёй беларускай супольнасці Вялікабрытаніі.

Удзельнікі заслухалі справаздачы сяброў Управы і выбралі новы склад гэтага кіроўнага органу. У мінулым годзе сябры Згуртавання бралі ўдзел у мерапрыемствах беларускай супольнасці ў ЗША

(З'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі), Эстоніі (дзе з дапамогай Згуртавання была ўсталяваная памятная шыльда на будынку, у якім размяшчалася дыпламатычная місія ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі) і Беларусі (Гай Пікарда, знаўца беларускай музыкі і сябра арганізацыі, быў пахаваны ў Чырвоным касцёле ў Мінску).

На сходзе сябры арганізацыі даведліся пра планы на наступны год: удзел прадстаўнікоў ЗББВ у З'ездзе беларусаў свету ў ліпені гэтага года ў Мінску, аднаўленне помніка на магіле ўдзельніка Слуцкага паўстання Лявона Рыдлеўскага (пахаваны на могілках Хэмістэд у Лондане) і вяртанне дома на Пэн-Роўд у Лондане – першага набытку беларускай грамады ў Вялікабрытаніі – для правядзення ў ім сустрэчаў і пасяджэнняў ЗББВ.

Паводле сайту "Беларусы ў Вялікабрытаніі"

АТАВА (КАНАДА)

24 траўня 2009 года ў Атаве ў межах канферэнцыі славістаў адбыўся канцэрт беларускай музыкі, арганізаваны беларусамі Атавы і Таронта.

У канцэрце ўзялі ўдзел Атаўскі класічны дуэт "Кантабіле" і знакамёты гурт "Яваровы людзі" з Таронта. Канцэрт пачаўся з класічных музычных твораў у выкананні дуэту "Кантабіле", затым прагучалі апрацоўкі добра вядомых беларускіх песняў у выкананні дуэту з Атавы. "Яваровы людзі" прапанавалі гледачам новую праграму з чатырох частак: Гуканне вясны, Купалле, Жніво, Каляды. Акрамя адмысловых спеваў і танцаў з выкарыстаннем шумавых і светлавых эфектаў гледачы маглі убачыць дэманстрацыю народных строяў, слайд-шоў, паслухаць пераклады тэкстаў песняў на англійскую мову.

Паводле сайту "Беларусы Канады"



Выступленне гурта "Яваровы людзі"

ЖЫЦЦЁ ЯК БЯСКОНЦЫ ПЛЕНЭР ВОЛЬНАСЦІ



Алесь Пушкін і яго творы

“Сярэднявечны танец”, “Шведскі патоп”, “Ліўскі замак” – гэта толькі некаторыя назвы тых карцінаў, якія беларускі мастак Алесь Пушкін прадставіў 1 чэрвеня беларускім ды польскім гледачам у Варшаве. Палотны былі напісаныя на нядаўнім пленэры ў маляўнічым Вэнграве ва ўсходняй Польшчы, куды мастак быў запрошаны.

Сярод карцінаў, якія Алесь Пушкін стварыў за апошнія тры дні красавіка, ёсць адна, якая яму асабліва падабаецца. Пра яе расказвае сам творца: “Апісваць карціны вельмі складана, але я ўсё ж такі паспрабую. Гэта вочы, якія глядзяць скрозь краявід даліны ракі Лівец. Гэта зямля, на якой заўсёды ішлі войны, якая бачыла перамогі і паразы. Тут былі шведы, тут праходзіў Напалеон. Гэта памежжа культур – польскай, беларускай і літоўскай. І вочы гэтыя вельмі шматзначныя...”

Па словах мастака, дзякуючы пацяпленню стасункаў з Еўропай у Беларусі цяпер крышку больш свабоды. Алесь Пушкін апавёў гледачам, як 25 сакавіка гэтага года ён стаў на цэнтральнай плошчы свайго роднага мястэчка Бобр і маляваў незвычайнае палатно. Гэты была вялікая карціна пад назвай “Пленэр вольнасці”.

Алесь Пушкін расказвае захапляльную гісторыю пра тое, як

паўстаў гэты твор: “На працягу ўжо дваццаці гадоў адзін дзень на год я прысвячаю напісанню карціны. Працу над ёй я распачаў яшчэ ў 1989 годзе. Карціна называецца “Пленэр вольнасці”, і прысвечаная яна святкаванню дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Пакуль што толькі дзесяціп’ятнаццаць адсоткаў палатна займаюць светлыя, сонечныя, цёплыя фарбы. Усё астатняе – халоднае, цёмнае, прыдушанае, неакрэсленае і несвабоднае. Кожны год я дамалёўваю некалькі светлых плямаў. Калі карціна стане белаю, светлай, чыстай, залатой, калі я нарэшце атрымаю дазвол выставіць яе ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, тады яна будзе скончаная, і я абвясчу, што Беларусь стала свабоднай дэмакратычнай рэспублікай”.

Карціны Алесь Пушкіна, а таксама яго гумарыстычны расповед пра жыццё ў беларускім мястэчку не маглі пакінуць абывакавымі гледачоў. Сваімі ўражаннямі ад сустрэчы з Алесем Пушкіным дзеліцца паэт і перакладчык Чэслаў Сэнюх: “Алесь Пушкін – вельмі цікавы чалавек. Без залішняй і непатрэбнай правакацыі ён паказвае, як насамрэч выглядае рэчаіснасць, у якой дзейнічае на Беларусі мастак. Алесь Пушкін заклікае чалавека задумацца над тым, што такое свабода, што такое незалежнасць. Увесь сэнс дзейнасці Алесь Пушкіна ў тым, што ён будзіць чалавека, будзіць людзей”.

На думку Алесь Пушкіна, самы незалежны ад дзяржавы чалавек у сённяшняй Беларусі – гэта мастак. Архітэктар хоча, каб яго дамы будаваліся, пісьменнік баіцца, што яго творы не будуць публікаваць. Адзін толькі мастак піша для сябе і для нашчадкаў. Таму ён вольны. Жыццё ж самога Алесь Пушкіна заслужана можна назваць адным бясконцым пленэрам вольнасці.

Паводле “Польскага радыё для замежжа”

ВЕСТКІ

Фінансы

Курс беларускага рубля ў адносінах да валютнага кошыка выйшаў за межы адведзенага яму 5%-га калідора на 2009 год. 18 чэрвеня кошт валютнага кошыка склаў 1 008,014 рубля пры заяўленым максімуме на год у 1 008 рублёў.

3 моманту правядзення 2 студзеня аднамомантнай 20%-й дэвальвацыі нацыянальнай валюты курс беларускага рубля да даляра

знізіўся на 7,02%, да еўра – на 6,95%, да расійскага рубля – на 1,14%.

22 чэрвеня Нацбанк паведаміў пра мэтазгоднасць змянення межаў дапушчальных ваганняў курсу беларускага рубля ў адносінах да кошыка валютаў з +/- 5 да +/- 10 працэнтаў. Цяпер гэтыя межы складаюць ад 864 да 1056 рублёў або пашыраныя на 48 рублёў у абодва бакі.

Паводле afn.by і “Нашай Нівы”

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР
ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЛІПЕНЬ
2009 ГОДА

1 ліпеня – 440 гадоў таму, у 1569-м, падпісаная Люблінская унія – міжнародна-прававы акт аб’яднання Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай у федэратыўную дзяржаву – Рэч Паспалітую.

1 ліпеня – 105 гадоў таму, у 1904-м, нарадзіўся Генрык Глябовіч (1904–1941), рэлігійны дзеяч, святар.

8 ліпеня – 120 гадоў таму, у 1889-м, у Бардо (Францыя) памёр Фларыян Міладоўскі (1819–1889), кампазітар, піяніст, педагог.

8 ліпеня – 100 гадоў таму, у 1909-м, нарадзіўся Гілер Ліўшыц (1909–1983), беларускі гісторык і філосаф, доктар гістарычных і філасофскіх навук, прафесар.

13 ліпеня – 305 гадоў таму, у 1704-м, каралём Рэчы Паспалітай і вялікім князем ВКЛ абраны Станіслаў Ляшчынскі (1677–1766).

14 ліпеня – 15 гадоў таму, у 1994-м, памёр Пётр Конюх (1910–1994), спявак, дзеяч эміграцыі ў Італіі, Бельгіі, ЗША і Канадзе.

16 ліпеня – 135 гадоў таму, у 1874-м, у Брусэлі памёр Віктар Гельтман (1876–1874), публіцыст, удзельнік паўстання 1830–1831 гг.

19 ліпеня – 140 гадоў таму, у 1869-м, нарадзіўся Лявон Вітан-Дубейкаўскі (1869–1940), дзеяч нацыянальнага руху, паэт, ар-хітэктар.

19 ліпеня – 90 гадоў таму, у 1919-м, памёр Юзаф Беркман (1838–1919), жывапісец, удзельнік паўстання 1863–1864 гг.

25 ліпеня – 25 гадоў таму, у 1984-м, памёр Уладзімір Караткевіч (1930–1984).

26 ліпеня – 100 гадоў таму, у 1909-м, нарадзіўся Янка Макарэвіч (1909–1995), паэт, дзеяч эміграцыі ў Аўстраліі.

26 ліпеня – 20 гадоў таму, у 1989-м, у Мінску прайшоў масавы мітынг з патрабаваннем стварэння следчай камісіі па справе ўтойвання інфармацыі пра Чарнобыль.

27 ліпеня – 40 гадоў таму, у 1969-м, памёр Яўхім Кіпель (1896–1969), грамадска-палітычны дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

27 ліпеня – 18 год таму, у 1991-м, была прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.

28 ліпеня – 130 гадоў таму, у 1897-м, нарадзіўся Васіль Рагуля (1897–1955) педагог, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне, Бельгіі, ЗША.

31 ліпеня – 60 гадоў таму, у 1949-м, прайшоў першы з’езд Беларуска-Амерыканскага Задзіночання.

Новыя выданні “Бацькаўшчыны”



Выйшла з друку 2-я частка кнігі Сяргея Шапрана “Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, лістах”. Гэтая кніга, выдадзеная ў серыі “Бібліятэкі Бацькаўшчыны” “Людзі Беларусі” супольна з “Гарадзенскай Бібліятэкай”, з’яўляецца лагічным працягам дакументальнага біяграфічнага летапісання Народнага пісьменніка Беларусі, распачатага Сяргеем Шапранам у першай частцы.

Кніга ўключае матэрыялы за перыяд 1970–2003 гг. у жыцці пісьменніка. Асаблівую цікавасць уяўляюць невядомыя архіўныя дакументы, рукапісы і эпістальная спадчына В. Быкава (у тым ліку ліставанне з А. Адамовічам, В. Аскоцкім, В. Астаф’евым, Р. Барадудзіным, І. Дзядковым, В. Каверыным, Л. Лазаравым, В. Някрасавым, А. Твардоўскім ды інш.) з фондаў больш як дваццаці дзяржаўных музеяў і архіваў ды прыватных збораў, а таксама артыкулы ў перыядычным друку і ўспаміны (у тым ліку Ч. Айтматава, С. Алексіевіч, Г. Бакланава, С. Быкава, В. Быкавай, Г. Бураўкіна, В. Тараса, У. Някляева). Завяршае кнігу прыпавесць Уладзіміра Някляева “Чмель і вандроўнік”, прысвечаная Васілю Быкаву.

Падчас падбору ілюстрацыйных матэрыялаў перавага аддавалася малавядомым фотаздымкам В. Быкава, пэўная частка якіх друкуецца ўпершыню.

Па словах Рыгора Барадудзіна, “можна смела назваць подзвігам працы Сяргея Шапрана ў справе збору матэрыялаў, аналізу творчасці Васіля Быкава. Гэтая кніга – фактычна энцыклапедыя творчасці Васіля Быкава”.

Выданне кнігі адбылося дзякуючы дапамозе кіраўніка дабрачыннага фонду “Этнічны голас Амерыкі”

Ірэны Каляды-Смірновай (ЗША), Калегіюма Усходняй Еўропы імя Яна Новака-Язёранскага, ураду горада Уроцлаў (Польшча), а таксама Арсеня Ліса, Генадзя Пляшко, Аляксандра Фядуты, Вячкі Целеша.

Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах / Сяргей Шапран. – Мінск – Гародня, 2009. – 774 с. [20] с.: іл. – (Бібліятэка Бацькаўшчыны, Гарадзенская Бібліятэка. Людзі Беларусі: кн. 2).

Пабачыла свет кніга лідэра гурта “Стары Ольса” Зміцера Сасноўскага пад назвай “Гісторыя беларускіх музычных уплываў”.

Кніга прысвечаная ўплыву беларускай музыкі на музычнае мастацтва блізкіх і далёкіх суседзяў, а таксама яе прысутнасці ў свеце.

Разглядаецца творчасць кампазітараў беларускага паходжання за мяжой і іх еўрапейскае прызнанне (Міхал Клеафас Агінскі, Станіслаў Манюшка, Напалеон Орда ды інш.), уключэнне беларускіх народных мелодый у творы вядомых кампазітараў (Людвіг ван Бетховен, Фрыдэрык Шапэн, Мадэст Мусаргскі, Пётр Чайкоўскі), пашырэнне ў замежжы беларускіх нотных матэрыялаў. Чытач знойдзе цікавыя звесткі пра навучанне ў Беларусі замежных музыкаў і музычнае жыццё беларускай эмі-



грацыі ў XX ст.

У канцы кнігі змешчаны спіс літаратуры па тэме даследавання.

Кніга напісана вельмі зямальна, яна ўтрымлівае багаты ілюстрацыйны матэрыял. Думаецца, што гэтая кніга будзе цікавай не толькі прафесійным музыкам, але і ўсім, хто хацеў бы больш ведаць пра гісторыю Беларусі і беларускай музыкі ў прыватнасці.

Кніга выдадзеная дзякуючы падтрымцы МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” і кіраўніку Дабрачыннага фонду “Этнічны голас Амерыкі” (ЗША) спадарыні Ірэны Каляды-Смірновай.

Гісторыя беларускіх музычных уплываў / Зміцер Сасноўскі. – Мінск: Медысонт, 2009. – 140 с.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВІНШАВАННІ

ВІНШАВАННЕ СЯБРАМ ВЯЛІКАЙ РАДЫ



Маем гонар павіншаваць з днём нараджэння сябраў Вялікай Рады “Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся

ў ліпені: **Алега Гардзiенку, Наталлю Гардзiенку, Алеся Станкевіча, Ігара Цішкевіча** (Беларусь), **Яўгена Грушу** (Аўстралія), **Галіну Мацюшыну** (Бельгія), **Ганну Сурмач** (Чэхія), а таксама старшыню Вялікай Рады **Алену Макоўскую**.

Жадаем вам выдатнага здароўя, бадзёрасці, аптымізму, плёну ў працы, поспехаў ва ўсіх справах, здзяйснення ўсіх вашых планаў.

16 ліпеня святкуе сваё 60-годдзе **Алег Давідзюк** з Літвы. Шчыра віншuem спадара Алега з юбілеем і жадаем выдатнага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, узаемапаразумення з блізкімі, добрага настрою і дабрабыту.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Фінансы

29 чэрвеня Савет дырэктараў МВФ зацвердзіў выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў памеры 679,2 млн. даляраў ЗША і павялічыў у цэлым аб'ём крэдытнай праграмы "стэнд-бай" на 1 млрд. даляраў — з 2, 46 да 3,52 млрд. Перагледжаная праграма прадугледжвае больш рашучыя меры ўладаў Беларусі па лібералізацыі эканомікі і падрыхтоўцы да прыватызацыі, зазначаюць у МВФ.

Паводле "БелаПАН"

Палітыка, эканоміка

6 чэрвеня Расспажыўнагляд забараніў увоз у Расію амаль 500 відаў беларускай малочнай прадукцыі ў сувязі з тым, што беларускія вытворцы не перааформілі дакументацыю на дазвол у адпаведнасці з патрабаваннямі тэхрэгламенту, які пачаў дзейнічаць у снежні 2008 года. 8 чэрвеня быў забаронены ўвоз у Расію яшчэ 593 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. 9 чэрвеня быў забаронены ўвоз на тэрыторыю Расіі практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі (за выключэннем 50–60 пазіцый).

"Малочны" канфлікт выліўся ў няўдзел беларускай дэлегацыі на чале з прэзідэнтам у саміце АДКБ 14 чэрвеня ў Маскве і рашэнне ўладаў аб увядзенні ўзмоцненага мытнага кантролю на асноўных аўтамагістралях, якія звязваюць Беларусь з Расіяй. Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка даручыў Дзяржсакратарыяту Савету бяспекі спрагназаваць магчымасць новых акцый Расіі па прынясенні Беларусі эканамічных стратаў.

17 чэрвеня Расія і Беларусь вырашылі "малочную" праблему. Пра гэта 17 чэрвеня ў Маскве пасля завяршэння перамоваў паведамілі кіраўнік Расспажыўнагляду Генадзь Анішчанка і міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра. Беларускія вытворцы малочнай прадукцыі аднаўляюць свае пастаўкі ў Расію.

20 чэрвеня Партыя БНФ і Кангрэс еўрапейскага выбару назвалі першых двух апазіцыйных палітыкаў, якія будуць прэтэндаваць

на пасаду прэзідэнта Беларусі. Гэта старшыня Партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і лідэр "Народнай Грамады" (Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя) Мікалай Статкевіч.

Паводле "БелаПАН"

22 чэрвеня Беларусь упершыню наведала камісар ЕС Беніта Ферэра-Вальднэр. Падчас візіту яна сустрэлася з лідэрамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Паводле ўдзельніка сустрэчы А. Лябедзькі, прадстаўнік Еўразвязу заявіла як пра галоўную задачу пра інтэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна прызнала, што ў Беларусі застаюцца палітвязні, і што гэтае пытанне не закрытае. Беніта Ферэра-Вальднэр сустрэлася таксама з Аляксандрам Лукашэнкам. Галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваліся падчас сустрэчы, былі ўдзел Беларусі ва "Усходнім партнёрстве" і шляхі выхаду з эканамічнага крызісу.

Паводле "БелаПАН" і "Радыё Рацыя"

Культура

У Віцебску будзе створаны Міжнародны шагалаўскі фонд. Яго задача — сабраць сродкі для фінансавання праекту Міжнароднага шагалаўскага цэнтру. Па словах кіраўніка творчай групы архітэктара Леаніда Левіна, праект рэканструкцыі шагалаўскага кварталу ў Віцебску мусіць быць рэалізаваны ў 4 этапы. На першай

стадыі перадугледжана аднаўленне вуліцы Пакроўскай. Побач з Домам-музеем Шагала з'явіцца сувенірныя крамы, невялікая гасцініца. Пасля рэалізацыі другога і трэцяга этапаў у квартале павінен пачаць працаваць Цэнтр сучаснага мастацтва з выставачнай залай і мастацкай школай. Паводле папярэдніх разлікаў агульны кошт праекту складзе каля \$200 млн.

Паводле "БЕЛТА"

Міністэрства культуры вынесла на грамадскае абмеркаванне план усталявання помнікаў, скульптур, мемарыяльных знакаў у 2009–2012 гг. Пакуль што міністэрскі спіс налічвае каля 70 пазіцый.

Гэтыя прапановы зыходзяць ад мясцовых уладаў. Сярод прэтэндэнтаў на помнікі: драматург Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у Мінску, князь Уладзімір Васількавіч і княгіня Вольга ў Кобрыне, княгіня Рагнеда і пісьменнік Ян Баршчэўскі ў Полацку, пісьменнік Францішак Багушэвіч у Сморгоні, кароль Міндоўт у Навагрудку, адзін з арганізатараў падпольнага руху Фёдар Крыловіч у Асіповічах, пісьменнік Аркадзь Куляшоў у Касцюковічах.

Нацыянальная акадэмія навук прапанавала яшчэ каля 100 кандыдатураў на ўшанаванне. Тут ёсць і Вітаўт, і Леў Сапега, і Кастусь Каліноўскі, і трое Радзівілаў у Нясвіжы... Сярод прадстаўнікоў другой паловы XX стагоддзя — Кандрат Крапіва, Андрэй Макаёнак, Кірыл Мазураў.

Паводле "Нашай Нівы"

— НАВІНЫ МГА "ЗБС "БАЦЬКАЎШЧЫНА" —

Працяг. Пачатак на стар. 1

ЗВАРОТ МГА "ЗБС "БАЦЬКАЎШЧЫНА" ...

МГА "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" выказвае падтрымку беларускай рэдакцыі Шведскага радыё і спадзяецца, што рашэнне пра спыненне вышчання па-беларуску будзе адменена.

Заклікаем беларусаў на Радзіме і ў замежжы, усіх, каму неабыхавы лёс роднай мовы і беларускай рэдакцыі Шведскага радыё, далучыцца да кампаніі па падтрымцы і накіраваць лісты з патрабаваннем працягнуць вышчанне па-беларуску пасля

1 верасня 2009 года ў наступныя інстанцыі:

Генеральны дырэктар Шведскага радыё Mr. Mats Svegfors mats.svegfors@sr.se

Намесніца гендырэктара Ms. Cilla Benkö cilla.benko@sr.se

Кіраўнік Міжнароднага каналу Mr. Ingemar Löfgren ingemar.lofgren@sr.se

Кіраўніца "Радыё Швецыя" Ms. Gundula Adolfsson gundula.adolfs-son@sr.se

Управа МГА "ЗБС "Бацькаўшчына"

Беларусы ў свеце

№06 (89), чэрвень 2009

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына".
Распаўсюджваецца на правах
унутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з думкай рэдакцыі.
Апрацоўка і вёрстка — Т. Печанько
Адказныя за нумар —
А. Макоўская, Н. Шыдлоўская

Наклад 250 асобнікаў

Адрас рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск
220030, Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@lingvo.minsk.by; zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 224-79-35